



Mongolian (Монгол хэл)

## Танилцуулах ёслолууд

Загалмайн тэмдэг

Хөвгүүд, мөн Хүүгийнхээ нэр,  
Ариун сүнслэлийн талаар мөн  
Ариун сүнслэлийн хувьд

Бурхан

Мэндчилж байна

Манай Эзэн Есүс Христийн ач  
ивээл, Бурханы хайр, Ариун  
Сүнсний холбоо Та нартай хамт  
байгаарай.

Сүнстэйгээ хамт.

Нэхэмжлэлийн үйлдэл

Ах дүү (ах, эгч нар), бидний  
нүглийг хүлээн зөвшөөрөхийг  
зөвшөөрнө үү, Тиймээс ариун  
нууцлаг нууцыг тэмдэглэхийн  
тулд өөрсдийгөө бэлдээрэй.

Би Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн  
зөвшөөрч байна болон таны ах,  
эгч нар, би маш их нүгэл  
хийсэн, Миний бодол болон  
миний үгэнд Миний хийж  
байсан зүйлдээ, юу хийж  
чадаагүй, миний буруугаар  
миний буруугаар миний  
хамгийн зовлонтой буруугаар;  
Тиймээс би Мэри хэзээ ч  
Виржин, Бүх сахиусан тэнгэр,  
гэгээнтнүүд, Та нар, миний ах  
эгч нар, Эзэнд бидний төлөө  
Бурханд залбирах хэрэгтэй.

Төгс Хүчит Бурхан биднийг  
өршөөх болно. Бидний нүглийг

Belarusian (беларуская мова)

## Уступныя абрады

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога Духа.

Прымяняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Госпада Ісуса  
Хрыста, і любоў да Бога, і  
Камунія Святога Духа быць з  
усімі вамі.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры), давайце  
прызнаем свае грахі, І таму  
падрыхтуйцеся да святкавання  
святых таямніц.

Я прызнаюся Усемагутнаму Богу  
І вам, браты і сёстры, што я  
моцна зграшыў, у маіх думках і  
ў маіх словах, у тым, што я  
зрабіў, і ў тым, што мне не  
ўдалося зрабіць, Праз маю віну,  
Праз маю віну, Праз маю  
найбольш жорсткую віну; Таму я  
пытаюся ў бласлаўёнай Марыі,  
калі-небудзь, калі-небудзь, Усе  
анёлы і святыя, А ты, мае браты  
і сёстры, маліцца за мяне  
Госпаду, Богу, нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуўся  
над намі, даруй нам нашы грахі,

Mongolian (Монгол хэл)

уучлаарай, мөн биднийг үүрд  
мөнхөд авчирдаг.

Бурхан  
Клах биш

Эзэн минь, өршөөгөөч.

Эзэн минь, өршөөгөөч.

Христ, өршөөгөөч.

Христ, өршөөгөөч.

Эзэн минь, өршөөгөөч.

Эзэн минь, өршөөгөөч.

Шүүгчлээ

Хамгийн дээд Бурханд алдар,  
мөн сайн санааны хүмүүст  
дэлхий дээр амар амгалан байх  
болно. Бид чамайг магтаж  
байна, бид чамайг адисалж, Бид  
чамайг биширдэг, Бид чамайг  
алдаршуулж байна, Бид таны  
агуу алдар суунд талархаж  
байна, Эзэн Бурхан, тэнгэрийн  
хаан, Ай Бурхан минь, Төгс  
Хүчит Эцэг минь. Эзэн Есүс  
Христ, цорын ганц Хүү, Эзэн  
Бурхан, Бурханы Хурга, Эцэгийн  
Хүү, Та дэлхийн нүглийг  
зайлуулж, биднийг өршөөгөөч;  
Та дэлхийн нүглийг зайлуулж,  
бидний залбирлыг хүлээн авах;  
Та Эцэгийн баруун гар талд  
сууж, биднийг өршөөгөөч. Учир  
нь чи л Ариун Нэгэн юм. Та бол  
цорын ганц Эзэн, Та ганцаараа  
л Хамгийн Дээд Нэгэн, Есүс  
Христ, Ариун Сүнсний хамт,  
Бурхан Эцэгийн алдар суунд.  
Амен.

Цүглуулах

Belarusian (беларуская мова)

і прывесці нас да вечнага  
жыцця.

Прымяняльнікі  
Кіры

Госпадзе, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Хрыстос, злітуйцеся.

Хрыстос, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Глорыя

Слава Богу ў самым высокім, і на  
зямлю мір людзям добрай волі.  
Мы хвалю вас, Мы  
дабраслаўляем цябе, Мы вас  
абажаем, Мы ўслаўляем цябе,  
Мы дзякуем вам за вашу вялікую  
славу, Госпадзе Бог, нябесны  
кароль, Божа, Усемагутны  
бацька. Госпадзе Ісус Хрыстос,  
толькі нарадзіўся сын, Госпадзе  
Бог, Ягня Божы, сын Айца, Вы  
забіраеце грахі свету, Злічыце  
нас; Вы забіраеце грахі свету,  
атрымаць нашу малітву; Вы  
сядзіце ў правай руцэ бацькі,  
Злічыце нас. Для вас толькі  
святые, ты адзін - Гасподзь, Вы  
адзін самы высокі, Ісус Хрыстос,  
са Святым Духам, У славу Божай  
Айцец. Амін.

Збіраць

Mongolian (Монгол хэл)

**Залбирцгаая.**

Амен.

## Үгийн литурги

Анхны уншлага

Эзэний үг.

Бурханд баярлалаа.

Хариуцлагын PSALM

Хоёр дахь тухай унших

Эзэний үг.

Бурханд баярлалаа.

Евангали

**Эзэн тантай хамт байх  
болтугай.**

Мөн таны сүнсээр.

**Н-ийн дагуу ариун Сайн  
мэдээний уншлага.**

Өө, Эзэн минь, Танд алдар байх  
болтугай

**Их Эзэний сайн мэдээ.**

Эзэн Есүс Христ чамайг  
магтагтун.

Итгэлийн мэргэжил

Би нэг Бурханд итгэдэг, Төгс  
Хүчит Эцэг, тэнгэр газар  
бүтээгч, харагдах ба үл үзэгдэх  
бүх зүйлийн талаар. Би нэг Эзэн  
Есүс Христэд итгэдэг, Бурханы  
цорын ганц Хүү, бүх насны өмнө  
Эцэгээс төрсөн. Бурханаас  
Бурхан, Гэрэлээс гэрэл, жинхэнэ  
Бурханаас жинхэнэ Бурхан,  
төрсөн, бүтээгдээгүй, Эцэгтэй  
нийцсэн; Түүгээр дамжуулан  
бүх зүйл бүтээгдсэн. Хүмүүс  
бидний төлөө, бидний авралын

Belarusian (беларуская мова)

**Давайце малімся.**

Амін.

## Літургія Слова

Першае чытанне

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

Адказна псальма

Другое чытанне

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

Евангелле

**Гасподзь быць з вамі.**

І з вашым духам.

**Чытанне ад Святога Евангелля  
паводле Н.**

Слава табе, Госпадзе

**Евангелле Госпада.**

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус  
Хрыстос.

Прафесія веры

Я веру ў аднаго Бога, бацька  
Усемагутны, вытворца нябёсаў і  
зямлі, з усіх рэчаў бачна і  
нябачныя. Я веру ў аднаго  
Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны  
нараджаны Сын Божы,  
Нарадзіўся ад бацькі да ўсіх  
узростаў. Бог ад Бога, Святло ад  
святла, Сапраўдны Бог ад  
сапраўднага Бога, нарадзіўся,  
не выраблены, канструктаваны  
з Айцом; Праз яго ўсё было  
зроблена. Для нас мужчын і для

## Mongolian (Монгол хэл)

төлөө Тэр тэнгэрээс бууж ирсэн.  
мөн Ариун Сүнсээр онгон  
Мариагаас бие махбод болсон,  
мөн хүн болсон. Бидний төлөө  
тэрээр Понтиус Пилатын дор  
цовдлогдсон. тэр үхэж,  
оршуулж, гурав дахь өдөр нь  
дахин амилав Бичвэрийн дагуу.  
Тэр тэнгэрт гарав мөн Эцэгийн  
баруун гар талд суусан. Тэр  
дахин алдар суугаар ирэх болно  
амьд ба үхэгсдийг шүүх Түүний  
хаант улс төгсгөлгүй болно. Би  
амьдрал өгөгч Ариун Сүнс,  
Эзэнд итгэдэг. Эцэг Хүү хоёроос  
үүсэлтэй Эцэг Хүү хоёрын хамт  
шүтэн биширч, алдаршуулсан,  
эш үзүүлэгчдээр дамжуулан  
ярьсан. Би нэг, ариун, католик,  
төлөөлөгчийн сүмд итгэдэг. Би  
нүглийг уучлахын тулд нэг  
баптисм хүртэж байгаагаа  
хүлээн зөвшөөрч байна мөн би  
үхэгсдийн амилахыг тэсэн ядан  
хүлээж байна мөн ирэх  
ертөнцийн амьдрал. Амен.

Ёсгүй

Бусад Сунглиар

**Бид Их Эзэнд залбирдаг.**

Эзэн минь, бидний залбирлыг  
сонс.

## Eucharist-ийн liturgy

Санал болгох

Бурхан үүрд мөнхөд магтагдах  
болтугай.

**Залбираарай, ах дүү нар аа (ах  
эгч нар аа), Энэ бол миний**

## Belarusian (беларуская мова)

нашага выратавання ён сышоў з  
нябёсаў, і Святы Дух быў  
увасабленым Панны Марыі, і  
стаў чалавекам. Дзеля нашага  
яго ўкрыжаваны пад Понціем  
Пілатам, Ён пацярпеў смерць і  
быў пахаваны, І зноў падняўся  
на трэці дзень у адпаведнасці са  
Святога Пісання. Ён узышоў у  
неба і сядзіць у правай руцэ  
Айца. Ён зноў прыйдзе ў слава  
судзіць пра жыццё і памерлых І  
ў яго царства не будзе канца. Я  
веру ў Святога Духа, Госпада,  
даверу жыцця, які ідзе ад бацькі  
і сына, Хто з бацькам і сынам  
абажаны і праслаўляецца, які  
размаўляў праз прарокаў. Я  
веру ў адну, святую, каталіцкую  
і апостальскую царкву.  
Прызнаюся адно хрост за  
прабачэнне грахоў І я з  
нецярпеннем чакаю  
ўваскрашэння памерлых і  
жыццё ў свеце. Амін.

Гамалія

Універсальная малітва

**Мы молімся Госпаду.**

Госпадзе, пачуй нашу малітву.

## Літургія Эўхарыстыі

Паўсядзённы

Бласлаўлены быць Богам  
назаўсёды.

**Маліцеся, браты (браты і  
сёстры), што мая ахвяра і ваша**

## Mongolian (Монгол хэл)

болон таны золиос юм Бурханд  
хүлээн зөвшөөрөгдөх  
боломжтой, бүхнийг чадагч  
Эцэг.

Их Эзэн таны гарт өргөл  
өргөхийг хүлээн авах болтугай  
Түүний нэрийн магтаал ба  
алдрын төлөө, бидний сайн  
сайхны төлөө мөн түүний бүх  
ариун сүмийн сайн сайхны  
төлөө.

Амен.

Eucharistic залбирал

Эзэн тантай хамт байх  
болтугай.

Мөн таны сүнсээр.

Зүрх сэтгэлээ өргө.

Бид тэднийг Их Эзэнд өргөдөг.

Бидний Бурхан ЭЗЭНд талархал  
илэрхийлье.

Энэ нь зөв бөгөөд шударга юм.  
Ариун, Ариун, Ариун Эзэн, түмэн  
цэргийн Бурхан. Таны алдар  
суугаар тэнгэр газар дүүрэн  
байна. Хосанна хамгийн өндөрт  
байна. Их Эзэний нэрээр ирдэг  
хүн ерөөлтэй еэ. Хосанна  
хамгийн өндөрт байна.

Итгэлийн нууц.

Өө, Эзэн минь, бид Таны үхлийг  
тунхаглаж байна. мөн өөрийн  
амилалтаа тунхагла дахин ирэх  
хүртэл. Эсвэл: Бид энэ талхыг  
идэж, энэ аягыг уухад, Эзэн  
минь, бид Таны үхлийг  
тунхаглаж байна. дахин ирэх  
хүртэл. Эсвэл: Биднийг авраач,  
дэлхийн Аврагч, Учир нь таны

## Belarusian (беларуская мова)

можа быць прымальным для  
Бога, Усемагутны бацька.

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў  
ваших руках За пахвала і славу  
Яго імя, Для нашага добра і  
дабро ўсяго Яго Святога  
Касцёла.

Амін.

Эўхарыстычная малітва

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Падніміце сэрца.

Мы падымаем іх да Госпада.

Давайце падзякуем Госпаду  
Богу нашаму.

Гэта правільна і справядліва.  
Святы, святы, святы Гасподзь  
Бог гаспадароў. Неба і зямля  
поўныя вашай славы. Хосана ў  
самым высокім. Бласлаўлены той,  
хто прыходзіць у імя Госпада.  
Хосана ў самым высокім.

Таямніца веры.

Мы абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, і вызнайце сваё  
ўваскрасенне Пакуль ты зноў не  
прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо  
гэты хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы  
абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, Пакуль ты зноў не  
прыйдзеш. Альбо: Ратуй нас,

## Mongolian (Монгол хэл)

загалмай болон амилалтаар Та  
биднийг чөлөөлсөн.

Амен.

Нөхөрлөлийн ёслол

Аврагчийн тушаалаар мөн  
тэнгэрлэг сургаалаар бий  
болсон бид ингэж хэлж зүрхлэх  
болно:

Тэнгэрт байдаг бидний Эцэг,  
чиний нэр ариусгагдах  
болтугай; Таны хаант улс ирж,  
чиний хүсэл биелэх болно  
тэнгэрт байгаа шиг дэлхий  
дээр. Энэ өдөр бидний өдөр  
тутмын талхыг бидэнд өгөөч.  
мөн бидний гэм бурууг  
өршөөгөөч, бидний эсрэг гэмт  
хэрэг үйлдэгсдийг бид  
уучилснаар; мөн биднийг уруу  
таталтанд бүү оруул, харин  
биднийг бузар муугаас авраач.

Эзэн минь, биднийг бүх бузар  
муугаас авраач. бидний  
өдрүүдэд амар амгаланг  
нигүүлсэнгүй хайрлаж, Таны  
өршөөлийн тусламжтайгаар бид  
үргэлж нүглээс ангид байж  
болно бүх зовлон зүдгүүрээс  
аюулгүй, бид адислагдсан итгэл  
найдварыг хүлээж байна мөн  
бидний Аврагч Есүс Христийн  
ирэлт.

хаант улсын төлөө, хүч чадал,  
алдар суу нь чинийх одоо ба  
үүрд мөнхөд.

Эзэн Есүс Христ, Таны  
төлөөлөгчдөд хэн хэлэв: Амар  
амгаланг би чамайг орхиж,

## Belarusian (беларуская мова)

Збайца свету, бо ваш крыж і  
ўваскрасенне Вы вызвалілі нас.

Амін.

Абрад Камуніі

Па камандзе Збайцы і  
ўтвараецца боскім вучэннем, мы  
адважваемся сказаць:

Наш бацька, які мастацтва на  
небе, Святы - гэта імя Тваё;  
Прыходзь Валадарства,  
прыходзіць, твой будзе  
зроблена на зямлі, як на небе.  
Дайце нам у гэты дзень наш  
штодзённы хлеб, І даруй нам  
нашы парушэнні, як мы даруем  
тым, хто парушае нас; і вядзе  
нас не ў спакусу, Але пазбавіць  
нас ад зла.

Дастань нас, Госпадзе, мы  
молімся, ад кожнага зла,  
ласкава прадастаўляйце мір у  
нашы дні, што, пры дапамозе  
вашай міласэрнасці, Мы можам  
быць заўсёды свабоднымі ад  
граху і ў бяспецы ад усяго  
бедства, як мы чакаем  
блаславёнай надзеі і прыход  
нашага Збайцы, Ісус Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава  
вашыя Цяпер і назаўсёды.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто  
сказаў вашым апосталам: Мір я  
пакідаю цябе, мой мір, які я табе

## Mongolian (Монгол хэл)

амар амгаланг танд өгч байна,  
бидний нүглийг бүү хар, Харин  
сүмийнхээ итгэл дээр мөн түүнд  
амар амгалан, эв нэгдлийг  
нигүүлсэнгүй хайрла таны  
хүслийн дагуу. Тэд үүрд мөнхөд  
амьдарч, хаанчлах болно.

Амен.

Их Эзэний амар амгалан та  
нартай үргэлж хамт байх  
болтугай.

Мөн таны сүнсээр.

Бие биедээ энх тайвны  
тэмдгийг өргөцгөөе.

Бурханы Хурга, чи дэлхийн  
нүглийг зайлуулж, биднийг  
өршөөгөөч. Бурханы Хурга, чи  
дэлхийн нүглийг зайлуулж,  
биднийг өршөөгөөч. Бурханы  
Хурга, чи дэлхийн нүглийг  
зайлуулж, бидэнд амар  
амгаланг өгөөч.

Бурханы Хургыг хараач,  
ертөнцийн нүглийг зайлуулдаг  
Түүнийг харагтун. Хурганы  
зоогонд дуудагдсан хүмүүс  
ерөөлтэй еэ.

Эзэн минь, би зохистой биш чи  
миний дээвэр дор орох ёстой  
гэж гэхдээ зөвхөн үгийг хэлвэл  
сэтгэл минь эдгэрнэ.

Христийн бие (цус).

Амен.

Залбирцгаая.

Амен.

Зан үйлийг дүгнэх

Ерөөл

## Belarusian (беларуская мова)

даю, не глядзіце на нашы грахі,  
Але на веру вашай царквы, і  
ласкава дайце ёй мір і адзінства  
у адпаведнасці з вашай воляй.  
Якія жывуць і валадарыць вечна  
і векі.

Амін.

Мір Госпада заўсёды з табой.

І з вашым духам.

Давайце прапануем адзін  
аднаму знак міру.

Ягня Божы, вы забіраеце грахі  
свету, Злічыце нас. Ягня Божы,  
вы забіраеце грахі свету,  
Злічыце нас. Ягня Божы, вы  
забіраеце грахі свету, дайце нам  
мір.

Вось ягня Божае, Вось той, хто  
забірае грахі свету.

Дабрашчасныя - тыя, якія  
закліканы да вячэры бараніны.

Госпадзе, я не варты што вы  
павінны ўвайсці пад мой дах,  
Але толькі кажа, што слова і мая  
душа будуць вылечана.

Цела (кроў) Хрыста.

Амін.

Давайце малімся.

Амін.

Заклучныя абрады

Дабраслаўленне

Mongolian (Монгол хэл)

Эзэн тантай хамт байх  
болтугай.

Мөн таны сүнсээр.

Төгс Хүчит Бурхан чамайг ивээх  
болтугай Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс.

Амен.

Ажлаас халах

Урагшаа, Масс дууслаа. Эсвэл:  
Явж, Их Эзэний сайн мэдээг  
тунхагла. Эсвэл: Өөрийн  
амьдралаар Эзэнийг  
алдаршуулж, амар амгалан яв.  
Эсвэл: Тайван яв.  
Бурханд баярлалаа.

Belarusian (беларуская мова)

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Няхай усемагутны Бог  
дабраславіць цябе, Бацька, і  
Сын, і Святы Дух.

Амін.

Звальненне

Ідзіце наперад, маса  
скончылася. Альбо: Ідзіце і  
абвясціце Евангелле Госпада.  
Ці: ідзі ў свеце, праслаўляючы  
Госпада сваім жыццём. АБО:  
Ідзіце ў свеце.  
Дзякуй Богу.

[massineverylanguage.com](http://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC